

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 67 (6043) 23 сакавіка 1938 г., серада ЦАНА 10 КАП.

## ІНЖЫНЕРЫ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА ЗЕМЛЯРОБСТВА

Сярод высвавай інтэлігенцыі, якая вырастае за год савецкай улады і асабліва расквітнела ў мужчынскім перамогі калгаснага ладу, галарэе месца займае арганом. Ён заклікан быць інжынерам сацыялістычнага земляробства, арганізатарам высокіх і ўстойлівых ураджаў на калгасных палках.

Як новая квітнеючая калгасная вёска караным чынам адрозніваецца ад старога, пёмнай, закіслага царскай вёскі, так становіцца савецкага арганом адрозніваецца ад лесу арганом парокі часоў. Жабрацкая, рабурыйная, перажытавая іязаносная кабалу эсплататару і страшаннаму галечу царскай вёскі было не да арганом, не да аграцінкі. Ды аб якім прыстававанні аграцінкі, размеркаванні працы можна было марыць на закладных вузкіх, спустошаных палосках! Носібіт арганомі — арганом — знаходзіўся ў становішчы бездапаможнага, бескарыснага адзіночкі.

Царскія казначэй, штодра раскідваючыся грашмамі, якія гвалтам і апукаўствам былі набраблены ў народных мас, на ўтрыманне рабурыйнага апарата паліцыі, пракачараў, лапоў і іншых крымінаў, пічына адмаўляліся вылаткоўваць срэды на падрыхтоўку спецыялістаў для вёскі. Кідаць праменні навушкі ў вёску было не ў інтарэсах памешчыкаў, капіталаў і кулакоў.

Савецкая ўлада, якая вылаткоўвае свой магутны дзяржаўны бюджэт на фінансаванне сацыялістычнага будаўніцтва, на сістэматычнае паліпшыне длабарты горада і вёскі, асігноўвае велізарныя сумы на падрыхтоўку спецыялістаў сельскай гаспадаркі. Аліа толькі ліба паказвае, якое бясплатна ляжыць паміж размахам падрыхтоўкі спецыялістаў у нашай сацыялістычнай краіне і ў царскай Расіі.

За пачы год — з 1908 па 1913 г. — у царскай Расіі было падрыхтоўвае 1800 арганомі і ветэранараў, з іх большасць скончыла толькі сярэдняю школу.

За пачы год — з 1932 па 1937 г. — у савецкай краіне падрыхтоўвае звыш 133 тым. арганомі, ватэхнікі і іншыя спецыялісты для калгаснай вёскі. У сёндэсаць разоў больш!

Толькі на шырокіх прасторах сацыялістычных палёў аказалася магчымым па-сапраўднаму выкарыстаць вопыт навукі, прыстававаць пералаву тэхніку. Толькі ў нашай краіне аграцінкі вымучаюць аграцінкі, рыхтоўчы новае перамогі калгаснага ладу. Ва ўсіх раёнах рэспублікі сотні калгаснікаў і калгасніц на ровных курсах павышаюць сваю вытворчую кваліфікацыю.

Перад савецкім арганом раскрыты самыя шырокія гарызонты, небывалыя прасторы для плённай дзейнасці. Ён выхаван і акружан штодзённымі клопатамі большэвіцкай партыі, клопатамі вялікага і мудрага правальна працоўных таварыша Сталіна. Савецкаму арганомі ёсць дзе разгарнуцца, ёсць на чым паказаць сваю сілу, свае веды, свой талент. Савецкі арганом з'яўляюцца актыўнымі памочнікамі нашай партыі ў арганізацыі перамогі калгаснага ладу.

Асабліва вялікая роля арганомі пер, калі мы шчыльна падыходзім да разгортвання палых работ. У калгаснах рэспублікі ўсё шырэй разгортваюцца сацыялістычнае спарыінства і станаўскі рух за высокі ўраджаў у 1938 годзе, за найлепшае завяршэнне падрыхтоўкі і ўзорнае правядзенне веснавой сяўбы.

Наступны самы рашаючы дні барацьбы за ўраджаў. Цяпер асабліва

аганом павінен быць у масах, арганізоўваць калгаснікаў на поўнае ажыццяўленне ўсіх патрэбных аграцінчных мерапрыемстваў, узначальваць барацьбу станаўскай за новае перамогі.

Пры ўдзянінша, аднак, адначасна, і не ўсе арганомі нашай рэспублікі сталі сапраўднымі арганізатарамі высокіх ураджаў, не ўсе яны акружылі сябе актывам станаўскай, вопытнай. У некаторых раёнах арганомі займаюцца чым толькі хочаць, — часам пертварваюцца ў статыстыкаў, у аборшчыкаў вестак, — а не займаюцца сваёй непарарданай вытворчай працай. Аб гэтым аусім правільна гаварылі многія таварышы на рэспубліканскай нарадзе.

Арганом Вірэзінскага раёна т. Косцін адзначаў, што ні раёном партыі, ні раёнкам не кіруюць работай арганомі. Арганомі не створаны патрэбна ўмовы для работы. Улетку арганомі прадастаўлены самыя сабе. Ніхто імі не цікавіцца, не даламае. Пра палобныя-ж факты расказаў арганом лепельскага акраа т. Жукоўскі і іншы таварышы. Такая школьная асуджаная партыя практыка асабліва моцна ўкарыстаўся ў Плесчанскай МТС. У выніку — некаторы арганомі не спраўляюцца са сваёй работай, адварны ад калгаснай вытворчасці. Ці не ясна, што трэба і як можна хутчэй пакочыць з палобнымі фактамі?!

Рэзка, абеле зусім надзурна ўдзельнікі ўсебеларускай нарады арганомі крытыкавалі Наркамзем, які не кіруе арганомі, не ведае іх патрэб, не прыслухоўваецца на іх голасу і нічога не робіць па павышэнні іх кваліфікацыі, па пералачы вопыт пералачы ўсім арганомі рэспублікі. А ў арганомі барацьбы арганомі за высокі ўраджаў ёсць пямала. Аб гэтых умовах многія арганомі ляжылі на сваёй рэспубліканскай нарадзе, на якой прысутнічала 800 арганомі.

Трансііска-бухарынскія і напцянал-фашынскія шпінны, якія ардувалі ў зямельных органах рэспублікі, намала нашкозілі ў галіне арганомі. Справа гонару кожнага арганомі яшчэ больш актыўна далучыцца да той вялікай работы, якую партыя з'яўляецца пералачы на ліквідацыі вынікаў школьнасці ў сельскай гаспадарцы. Тут нічога непачаты край работы.

Прадстаўні грандыённая работа па вырашэнню самых ражных, караных пытанняў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, каб ліквідаваць адставанне БССР ад пералачы абласцей і рэспублікі Саюза па ўраджаўнасці. Удзельнікі рэспубліканскай нарады арганомі абмяняліся вопытам сваёй работы і ўнеслі вельмі многа каштоўных прапановаў і меркаванняў па такіх рашаючых пытаннях, як удзельнае правільных сезонавараў, наладжанне насеннаводства, развіццё вопытнасці і аграцінчнай вучобы ў калгасах. Было паднята шмат іншых рашаючых пытанняў, якіх-выкарстанне масовых угаенняў, арганізацыя кармовой базы для жытлавадоўлі, догляд пасаваў, выкарыстанне складаных машынаў і т. д. Усё гэта — пытанні сёндэснага дня, пытанні, якія хвалююць кожнага калгасніка.

Німа для арганомі і для ўсіх зямельных работнікаў рэспублікі больш удзячнай работы, чым паспяховае вырашэнне ўсіх гэтых пытанняў.

Партыя і сацыялістычны арганізацыі кожнага раёна абавязаны стварыць арганомі самыя спрыяльныя ўмовы для работы, практычна кіраваць, ламаць ім. Ніхай кожны наш арганом разгартуеца ад гроду бюракратычных папер. Месца арганомі — у калгаснай брыгадзе, у станаўскай з'яўле, у кацэ-лабараторыі, на полі. Тут яго чакаюць станаўскай, на полі. Тут яго чакаюць станаўскай праца. Тут арганомі павінен паказаць сваё ўменне і жаданне арганізаваць калгаснікаў на авалоданне новымі вышнімамі аграцінкі, сваю вылучную арганізатарскую ролю ў барацьбе за высокі сталінскі ўраджаў.

## УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР АБ УЗНАГОРДЖАННІ УДЗЕЛЬНІКА ПАДРЫХОУНІ І АРГАНІЗАЦЫІ ДРЭЙФУЮЧАЙ СТАНЦЫ „ПАЎНОЧНЫ ПОЛЮС“

За выдатную работу па падрыхтоўцы і арганізацыі дрэйфуючай станцыі «Паўночны полюс» ўзнагародзіць Ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга:

- 1. Белякова М. Ф. — дырэктара Інстытута інжынераў грамадскага харчавання.
  - 2. Палікова А. Н. — інжынера-каструктара снаражэння (завод «Каучук»).
- Ордэнам «ЗНАК ПОЧЕТА»:
- 1. Лабанова Д. І. — прафесара тэхналогіі, кандыдата Інстытута інжынераў грамадскага харчавання.
  - 2. Ануфрыева В. М. — інструктара-кулінара — намесніка дырэктара па арганізацыі работы Інстытута інжынераў грамадскага харчавання.
  - 3. Спелаванова — інжынера-тэхнолага Інстытута інжынераў грамадскага харчавання.
  - 4. Гульбін М. М. — інжынера цэха № 2 (завод «Каучук»).
  - 5. Белаганова А. А. — работніцу-брыгадзіра (завод «Каучук»).
  - 6. Мушніцава П. А. — заг. пашы-

- важнай майстарнай футравай ватраткі «Мосторга».
  - 7. Кароль Б. П. — арганізатара па падрыхтоўцы і снаражэнню навуковай апаратуры.
  - 8. Жангаловіч І. Д. — работніка Ваенна-Марскай Акадэміі.
  - 9. Кукусіна О. А. — радцыста вострава Рудольфа.
  - 10. Мартынава Н. С. — заг. механізаваным транспартам (востраў Рудольфа).
  - 11. Зуева Ф. Н. — брыгадзіра плотвіцкай (востраў Рудольфа).
  - 12. Болдайна А. Д. — плотніка (востраў Рудольфа).
  - 13. Воінава С. І. — трактарыста, заг. майстарыня.
  - 14. Чапуліна А. С. — урача экспедыцыі на «Ермаку».
- Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН.  
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН.  
Масква, Крэмль.  
22 сакавіка 1938 года.

## УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР АБ УЗНАГОРДЖАННІ ПЕРСАНАЛУ ДРЭЙФУЮЧАЙ СТАНЦЫ „ПАЎНОЧНЫ ПОЛЮС“

1. За праўдзены гераізм у справе выканання ўрадавага задання прысвоіць званне Героя Савецкага Саюза, з уручэннем ордэна Леніна: Краніко Эрнсту Тэадаравічу — радцысту дрэйфуючай станцыі «Паўночны полюс».

Шыршова Петру Петровічу — навуковаму работніку дрэйфуючай станцыі «Паўночны полюс».

Фёдараву Еўгенію Канстанцінавічу — навуковаму работніку дрэйфуючай станцыі «Паўночны полюс».

2. Узнагародзіць другім ордэнам Леніна Героя Савецкага Саюза т. Панаіна Івана Дамітрэвіча — начальніка дрэйфуючай станцыі «Паўночны полюс».

3. Выдаць тт. Панаіну І. Д., Краніко Э. Т., Шыршова П. П. і Фёдараву Е. К. грашовую ўзнагароду ў размеры 30 тысяч рублёў кожнаму.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН.  
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН.  
Масква, Крэмль.  
22 сакавіка 1938 г.

## УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР АБ УЗНАГОРДЖАННІ ЭКІПАЖА І ЭКСПЕДЫЦЫЙНАГА СКЛАДУ СУДНАУ „ТАЙМЫР“, „МУРМАН“, „МУРМАНЕЦ“ І „ЕРМАК“

За дасканалае выкананне ўрадавага задання аб з'яўленні персаналу дрэйфуючай станцыі «Паўночны полюс» ўзнагародзіць экіпаж і экспедыцыйны склад суднаў «Таймыр», «Мурман», «Мурманец» і «Ермак»:

Ордэнам Леніна:

- 1. Бароўкова Б. Д. — капітана ледакольнага парахода «Таймыр».
  - 2. Котцава І. Ф. — капітана ледакольнага парахода «Мурман».
  - 3. Ульянава І. Н. — капітана зверабойнага судна «Мурманец».
  - 4. Астальцэва А. В. — начальніка экспедыцыі на ледакольным параходзе «Таймыр».
  - 5. Власова Г. П. — плотава і ўзнагародзіць іх грашовай прэміяй па 10 тысяч рублёў кожнаму.
- Ордэнам Чырвонай Звязды:
- 1. Дарафеева А. С. — авіяштурмана.
  - 2. Умоўска Л. А. — ваенкома ледакольнага парахода «Таймыр».
  - 3. Усцова І. Т. — штурмана.
  - 4. Слэўнага Д. А. — штурмана-электрыка.
  - 5. Расіна А. І. — падрыўніка.
  - 6. Ушыкова В. Д. — дублёра капітана ледакольнага парахода «Мурман».
  - 7. Пакмелінава В. В. — штурмана ледакольнага парахода «Мурман».
  - 8. Пухава А. І. — ваенкома ледакольнага парахода «Мурман».
  - 9. Братанова З. П. — старшага машыніста ледакольнага парахода «Мурманец».
  - 10. Дзюкава М. А. — помпаліта зверабойнага судна «Мурманец».
  - 11. Зосімава А. І. — радцыста зверабойнага судна «Мурманец».
  - 12. Габунчына Л. А. — начальніка ОРЛ.
  - 13. Гаўманьшчына А. С. — начальніка Мурманскага акрадзела НКВД.
  - 14. Бабачына Е. Г. — сакратара Мурманскага акрагкома і гаркома ВКП(б).
  - 15. Варачёва В. В. — радцытэхніка ледакольнага парахода «Ермак».

Ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга:

- 1. Міхайлава Б. І. — старшага механіка ледакольнага парахода «Таймыр».
- 2. Грабельніцава І. Д. — радцыста ледакольнага парахода «Таймыр».
- 3. Храмова Ф. І. — боімана ледакольнага парахода «Таймыр».
- 4. Стрыкоўска Н. П. — рулявога ледакольнага парахода «Таймыр».
- 5. Іванова А. М. — старшага вадала ледакольнага парахода «Таймыр».
- 6. Архірэева Б. П. — старшага вадала ледакольнага парахода «Таймыр».
- 7. Лобзіна В. А. — старшага меха-

ніка ледакольнага парахода «Мурман».

- 8. Худякоўска І. А. — боімана ледакольнага парахода «Мурман».
- 9. Раўчэна І. А. — штурмана-электрыка ледакольнага парахода «Мурман».
- 10. Любова Н. Н. — рулявога ледакольнага парахода «Мурман».
- 11. Яравічэна Л. І. — старшага радцыста ледакольнага парахода «Мурман».
- 12. Апцарэва Е. А. — штурмана зверабойнага судна «Мурманец».
- 13. Янаўска В. Г. — штурмана зверабойнага судна «Мурманец».
- 14. Лігана А. І. — старшага механіка зверабойнага судна «Мурманец».
- 15. Стрыкоўска А. М. — боімана зверабойнага судна «Мурманец».
- 16. Лёвічэна В. І. — матроса зверабойнага судна «Мурманец».
- 17. Папова І. А. — матроса зверабойнага судна «Мурманец».
- 18. Галішова Ф. М. — матроса зверабойнага судна «Мурманец».
- 19. Тараборына С. І. — матроса зверабойнага судна «Мурманец».
- 20. Пяўсеева М. А. — майстра заводу № 35, павышага на ледакольным параходзе «Таймыр».
- 21. Мелешка В. П. — начальніка навуковай групы на ледакольным параходзе «Ермак».
- 22. Рудыка П. А. — гідрабіялага ледакольнага парахода «Таймыр».
- 23. Малініна К. П. — старшага механіка ледакольнага парахода «Ермак».
- 24. Набачкова С. Е. — старшага кацара ледакольнага парахода «Ермак».
- 25. Аўчынінава М. С. — старшага машыніста ледакольнага парахода «Ермак».
- 26. Марцішэна І. П. — боімана ледакольнага парахода «Ермак».
- 27. Насецава І. С. — начальніка Мурманскага Упраўлення Паўночморшляху.
- 28. Дабраножкава В. Л. — начальніка даследчай часткі ОРЛ.
- 29. Іванова Е. І. — начальніка вытворчай ОРЛ.
- 30. Петухова В. Г. — старшага радцыста ледакольнага парахода «Ермак».
- 31. Семінава С. І. — начальніка Марскага радцытэхнічнага вузла Наркамсуваі.

Ордэнам «ЗНАК ПОЧЕТА»:

- 1. Бароўка В. І. — капітана ледакольнага парахода «Таймыр», раней узнагароджанага ордэнам Леніна, Чырвонай Звязды і Працоўнага Чырвонага Сцяга.
- 2. Каралёва Н. В. — старшага памочніка капітана ледакольнага парахода «Таймыр».
- 3. Федасева Л. М. — штурмана ледакольнага парахода «Таймыр».
- 4. Бароўка М. П. — гіралога зверабойнага судна «Мурманец».
- 5. Чагіна М. І. — борт-механіка ледакольнага парахода «Таймыр».
- 6. Брчалова В. А. — борт-механіка ледакольнага парахода «Таймыр».
- 7. Акап'яна С. З. — авіяштурмана ледакольнага парахода «Таймыр».

4. Барандайна С. Д. — другога механіка ледакольнага парахода «Таймыр».

5. Сергеева П. А. — старшага радцыста ледакольнага парахода «Таймыр».

6. Перавалава Н. Я. — матроса ледакольнага парахода «Таймыр».

7. Чарткова П. І. — матроса ледакольнага парахода «Таймыр».

8. Хабірава А. М. — старшага машыніста ледакольнага парахода «Таймыр».

9. Белаганова Ф. В. — старшага электрыка ледакольнага парахода «Таймыр».

10. Керэўскага В. Д. — рулявога ледакольнага парахода «Таймыр».

11. Уварова А. І. — машыніста ледакольнага парахода «Таймыр».

12. Івашкіна Е. Е. — штурмана ледакольнага парахода «Мурман».

13. Кулебіна Н. А. — радцыста ледакольнага парахода «Мурман».

14. Непамілуева В. М. — рулявога ледакольнага парахода «Мурман».

15. Мартынава П. І. — плотніка ледакольнага парахода «Мурман».

16. Катлова Г. І. — матроса ледакольнага парахода «Мурман».

17. Катлова В. Ф. — старшага машыніста ледакольнага парахода «Мурман».

18. Бугаева А. А. — старшага кацара ледакольнага парахода «Мурман».

19. Селівэстава Е. А. — старшага кацара ледакольнага парахода «Мурман».

20. Ламаганова А. Н. — старшага кацара ледакольнага парахода «Мурман».

21. Сербінава Л. П. — кацара ледакольнага парахода «Мурман».

22. Палісава П. А. — старшага памочніка капітана зверабойнага судна «Мурманец».

23. Грыгор'ева Г. І. — другога механіка зверабойнага судна «Мурманец».

24. Ікіна Н. А. — трэцяга механіка зверабойнага судна «Мурманец».

25. Пышынава Ф. А. — радцыста зверабойнага судна «Мурманец».

26. Хросова С. І. — матроса-вадалава зверабойнага судна «Мурманец».

27. Нікіценка І. С. — матроса-вадалава зверабойнага судна «Мурманец».

28. Мірошнічэна Ф. Р. — повара зверабойнага судна «Мурманец».

29. Ізосімава А. А. — юнга зверабойнага судна «Мурманец».

30. Оленіна Б. І. — сіноптыка зверабойнага судна «Мурманец».

31. Баброва М. П. — гіралога зверабойнага судна «Мурманец».

32. Чагіна М. І. — борт-механіка ледакольнага парахода «Таймыр».

33. Брчалова В. А. — борт-механіка ледакольнага парахода «Таймыр».

34. Акап'яна С. З. — авіяштурмана ледакольнага парахода «Таймыр».

35. Авербух С. К. — сіноптыка ледакольнага парахода «Таймыр».

36. Халіп Я. Н. — спецкара «Саюзфот».

37. Віленскага Э. С. — спецкара газеты «Известия» на «Таймыр».

38. Славяна Я. М. — кіноаператара «Союзкинохроніка».

39. Чарніна М. Б. — спецкара газеты «Комсомольская правда» на «Таймыр».

40. Эстаркіна О. І. — спецкара газеты «Правда» на «Таймыр».

41. Сіманова Г. А. — кіноаператара «Союзкинохроніка» на ледакольным параходзе «Мурман».

42. Фінаганова А. С. — спецкара газеты «Комсомольская правда» на ледакольным параходзе «Мурман».

43. Пастухова Н. Г. — помпаліта ледакольнага парахода «Ермак».

44. Ветрова А. І. — старшага памочніка капітана ледакольнага парахода «Ермак».

45. Ершова Г. В. — кацара ледакольнага парахода «Ермак».

46. Сіцёнава В. С. — радцыста ледакольнага парахода «Ермак».

47. Хвата Л. Б. — спецкара газеты «Правда» на ледакольнага парахода «Ермак».

48. Ласкутова С. І. — спецкара «Союзфот» на ледакольнага парахода «Ермак».

49. Навалёва А. І. — інжынера ОРЛ.

50. Друкер — старшага радцыста Дзекскага радцыстанцыі Наркамсуваі.

51. Гаўман Т. А. — інжынера ОРЛ.

52. Аухун Н. І. — інжынера.

53. Лісціна М. С. — начальніка марскога аддзела Ленінградскага Упраўлення Паўночморшляху.

54. Пракопенка А. М. — начальніка тэхнічнага аддзела Мурманскага ваеннага порта.

55. Шцініна Н. Д. — начальніка палітадзела Мурманскага Упраўлення Паўночморшляху.

Выдаць суднаваму і экспедыцыйнаму складу ледакольнага парахода «Таймыр», «Мурман» і зверабойнага судна «Мурманец» грашовую прэмію ў размеры трохмесячнага палярнага акладу. Выдаць экіпажу і экспедыцыйнаму складу ледакольнага парахода «Ермак» грашовую прэмію ў размеры месячнага палярнага акладу.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН.  
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН.  
Масква, Крэмль.  
22 сакавіка 1938 г.

## АБ МЕРАХ ПА ПАВЫШЭННІ УРАДЖАЙНАСЦІ БУЛЬБЫ ў 1938 ГОДЗЕ ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ САЮЗА ССР

СНК Саюза ССР лічыць вельмі неадпаведным, што цэлы рад абласцей — Чэлябінская, Свердловская, Сталінградская, Растоўская, а таксама Данецкая, Днепрапетраўская, Нікалаўская, Одэская вобласці УССР, Кіраўскае і Далёкаўсходні краі, Крымская АССР і некаторыя іншыя, маюць ўсе магчымыя меры забеспячэння сваёй патрэбнасці ў харчовай і насеннай бульбе за кошт мясцовых пасаваў — з'яўляюцца да гэтага часу бульбу з іншых краёў, абласцей і рэспублік.

СНК Саюза ССР лічыць неабходным ліквідаваць такую практыку нічым не апраўдаваных перавозак бульбы з вобласці ў вобласць і забеспячэння задавальнення патрэбнасці ў бульбе за кошт мясцовых пасаваў і загатоўка.

Такое неспрыяльнае становішча з'явілася вынікам вельмі недавальняючай работы зямельных органаў і недастатковай увагі з боку мясцовых сацыялістычных партыйных арганізацый да развіцця культуры бульбы. Гэта папярэджаецца тым, што сярэдняя ўраджаўнасць бульбы прадаўжае аставаша ішчэ нізкай (100—120 цэнтнераў ў нячорназемнай паласе і 45—55 цэнтнераў ў паўднёвай і паўднёва-ўсходніх абласцях Саюза).

Выходзячы з гэтага, Совет Народных Камісараў Саюза ССР

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

АГЛЯД ДРУКУ

ВЫДАТНЫЯ КАДРЫ АРМЕЙСКИХ БОЛЬШЭВІКОЎ

За апошні год партыйная арганізацыя нашай часты здалося звышчэ...

дзялення, а зусім надаўна ён быў малодшым камандзірам...

Некалькі слоў аб тым, што ўваляе з сябе т. Малеікаў. У мінулым ён беспрытульным, пасля працаваў на вытворчасьці...



Агітатары былі ў выбарчым участку — рабочых мескай швейнай ф-кі імя Крупскай...

Палітычнай агітацыяй не займаюцца

Беларускі народ з радасцю сустракае выбары ў Вярхоўны Совет БССР.

Сёсія ЦВК БССР прыняла і зацвердзіла «Палітычны аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР»...

Аднак, у Аршанскім раёне палітычнай агітацыі, масава-выхавальная работа з насельніцтвам прадстаўлена самацёку...

У Аршанскім раёне палітычнай агітацыі, масава-выхавальная работа з насельніцтвам прадстаўлена самацёку...

У Аршанскім раёне палітычнай агітацыі, масава-выхавальная работа з насельніцтвам прадстаўлена самацёку...

У Аршанскім раёне палітычнай агітацыі, масава-выхавальная работа з насельніцтвам прадстаўлена самацёку...

У Аршанскім раёне палітычнай агітацыі, масава-выхавальная работа з насельніцтвам прадстаўлена самацёку...

У Аршанскім раёне палітычнай агітацыі, масава-выхавальная работа з насельніцтвам прадстаўлена самацёку...

У Аршанскім раёне палітычнай агітацыі, масава-выхавальная работа з насельніцтвам прадстаўлена самацёку...

У Аршанскім раёне палітычнай агітацыі, масава-выхавальная работа з насельніцтвам прадстаўлена самацёку...

У БАКУ АД ПАРТЫЙНАГА ЖЫЦЦЯ

Праглядаючы камплетт гэскай раённай газеты «Сталінец» (рэдактар Балобін)...

Пачынаючы з 1 студзеня, вышла 32 нумары газет. У гэтых нумарах рэдакцыя, калі не лічыць двух інфармацыйных звестак з партыйных сходаў...

Больш таго, рэдактар тав. Балобін паставою Пленума ЦК ВКП(б) «Аб памылках партыйных арганізацый пры выключэнні камуністаў з партыі»...

Змясціўшы гэту важную паставоў, рэдакцыя газеты не палічыла патрэбным напісаць нават свайго ўласнага, пабудаванага на масовых фактах, перадавога артыкула.

Газета павінна была выправіць свае ўласныя памылкі, рэабілітаваць тых, каго яна ашальманала; штодзённа дапамагаць партыйным арганізацыям у выправленні дапушчаных ім памылак...

Але гэтага газета «Сталінец» не зрабіла. Яшчэ 5 студзеня г. г. у сваім артыкуле газета надзяляла ўпаўвамага раёна тав. Наймарка рознымі незаслужанымі эпітэтам:

«Гэта — заняты падхалім... Ён ведаў аб дзейнасці ворагаў народа ў раёне... Ён нават з імі г'янававаў... Ён ведаў то пра вясёлы радзімымі грошы... і зараз гэты падхалім працуе ўпаўвамагам».

Райком партыі правярнуў высуныты газетай абвінавачанні і аказалася, што яны пабудаваны на пыску. Рэдактар тав. Балобін райком партыі ўказаў на недапушчальныя паводзіны.

Здаецца ясна, рэдакцыя ашальманала чалавека. Газета з'явілася рупарам кар'ерыстаў і перастрахоўшчыкаў, абнавілаўшчы чэснага камуніста. Як і падобнае жойна большэвіцкай газеце, трэба было чэсна прызнаць свае памылкі, патрабаваць прыпынення паклёпніцкага да адказнасці. Але прапало амаль два месяцы з таго часу, як райком раабілітаваў тав. Наймарка, а газета чамусьці ўваляе ад прызнання сваіх памылак. І гэта не выдасць, таму што аўтарам гэтага паклёпніцкага артыкула з'яўляецца сам рэдактар Балобін, для якога, выходзіць, гонар мундзіра вышэй за ўсё.

На вялікі жаль, газета «Сталінец» не выключыла. Не займаюцца асветленнем партыйнага жыцця і сельская раённая газета «Большэвіцкі змагар» (рэдактар тав. Абложны).

Апублікаваўшы 24 студзеня паставоў Пленума ЦК ВКП(б), у газеце толькі

праз 25 дзён, 17 лютага, з'яўляюцца артыкул «Па-большэвіцку выканаць паставоў студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б)»...

«Замаскіраваны вораг — былы рэдактар арганізацый патам паклёпнік на чэсны камуністаў і беспартыйных работнікаў. Крыміні аб пільнасці ён свайго падвой работай пільнасці і абнавіла больш 20 работнікаў овеціцкіх і грамадскіх арганізацый».

Зрабіўшы зусім правільны вывад, рэдакцыя газеты нічога не робіць для таго, каб паказаць на сваіх старонках, як выконваюцца рашэнні Пленума. Са старонак газеты нельга даведацца пра выправленні памылак, дапушчаныя партарганізацыямі пры выключэнні камуністаў з партыі, ці прыцягваюцца да адказнасці паклёпнікі, кар'ерысты і перастрахоўшчыкі. Гэтым пытаннем газета не займаецца.

Не займаецца яна і такімі пытаннямі: як ідзе прыём у партыю, як праходзіць вучоба камуністаў, якая выдасца работа з агітатарамі. Не паказвае яна і авангардны ролі камуністаў на вытворчасьці. Нама гэтага ў газеце. Рэдакцыя гэтымі пытаннямі не займаецца.

Не лепшае становішча з асветленнем многатрапага, ярага партыйнага жыцця і ў меіслаўскай раённай газеце «Большэвіцкі Меіслаўшчынік».

З дня апублікавання 23 студзеня ў газеце рашэння Пленума ЦК ВКП(б) газета змясціла толькі маленькую заметку «Выпраўляем дапушчаныя памылкі», і на гэтым сваю місію палічыла закончанай.

Усё гэта сведчыць не толькі аб тым, што рэдактары пералічаных газет не зраўнеці вялікіх адалч, якія стаяць перад друкам у сувязі з паставоў студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б), але і паказвае, наколькі далёкі ад канкрэтных кіраўніцтва сваімі газетамі райкомы партыі.

Цэнтральны Камітэт ВКП(б) гэтымі днямі прыняў разгорнутоў паставоў аб слабым асветленні газетамі «Вязьда», «Советская Белоруссия», «Уральскі работнік» пытанні партыйнага жыцця. ЦК свайго паставоў абавязваў газеты ўвесці партыйны аддзел і шырока прыцягваць для ўдзелу ў асветленні партыйнага жыцця партыйныя акты.

Прамы абавязак і доўг кожнага партыйнага кіраўніка, актыва — дапамагаць свайго газеце ярка, поўнакроўна асвятляць партыйнае жыццё, унікаючы яго на ўзровень тых вялікіх палітычных задач, якія стаяць перад краінай, перад кожнай партыйнай арганізацыяй.

КУРСЫ АГІТАРАЎ

ПОЛАЦК. (Нар. «Звязды»). Пры палацім ДOME партыйнага актыва працягуюць дзесяцідзённым курсам агітатараў. Курсамі разлічана ахапіць 220 чалавек. Ужо закончыў вучобу 65. Да агітатараў былі прычтаны лекцыі на тэмы: «Партыя Леніна — Сталіна — арганізатар і кіраўнік перамог савецкага ў СССР», «Аб выніках выбараў у Вярхоўны Совет СССР».

і задачах агітатараў», аб міжнародным становішчы, аб эканамічным крызісе ў капіталістычных краінах, аб каварных метадах замежных контравердак і лекцыі на антырэлігійныя тэмы. 10 гадзін было прысвечана спецыяльна лекцыям на геаграфію.

Выкладаюць на курсах члены бюро райкома партыі і кіруючы партыйны акты.

ЛЕПШЫЯ ЛЮДЗІ ЎСТУПАЮЦЬ У ПАРТЮ

ГОМЕЛЬ. За апошні месяц на запрапанаванай фабрыцы «Везуіт» (Нова-Беліца) прыняты ў рады ВКП(б) лепшыя стаханавцы вытворчасьці. У кандыдаты КП(б)В прынята старая работніца, стаханавка з 32-гадовам вытворчым стажа, член ЦВК БССР тав. Горына; стаханавка тав. Краснагорская, якая працуе на фабрыцы з 1912 года; стаханавец тав. Давідан і стаханавка работніца Селіванова.

У члены партыі пераведзены тт. Цімкін, Маеўская, Пятыхаў, Кругман і Горлін.

У партком фабрыкі падаті зваы аб прыёме ў кандыдаты партыі рабочы-стаханавец т. Кара; былы ўдзельнік грамадзянскай вайны, ордананосец тав. Чарняўскі, які ў часе выбараў з'яўляўся доверанай асобай на 41 участку, і комсомалец тав. Палубан.

ЛЮБАНЬ. Любаньскай партыйнай арганізацыяй у кандыдаты партыі прыняты тт. Валуй, Дастанка і Янюк — актывныя комсомольцы. У часе выбарчай кампаніі ў Вярхоўны Совет СССР яны паказалі ўзровень большэвіцкай работы на мабільнай насельніцтва вакол лозунгаў партыі Леніна-Сталіна.

Таксама прынят у кандыдату ў члены партыі тав. Ерашэвіч, які зараз працуе начальнікам канторы Беларускай воднай гаспадаркі.

ЖЛОБІН. Жлобінская раённая партарганізацыя за паўтара месяца прыняла ў рады партыі 25 чалавек. Прыят кандыдатам у члены партыі тав. Еранбург, рабочы, слесар-стаханавец, які выконвае сваю норму на 200—230 проц. тав. Якубоўскі — слесар-стаханавец, які перавыконвае свае нормы выпрацоўкі. Тав. Якубоўскі, як лепшы стаханавец, вылучан бригадзірам цэха.

УЗНЯЦЬ НА БОЛЬШЭВІЦКУЮ ВЫШЫНЮ РОЛЮ ПАРТЫЙНЫХ СХОДАЎ

С. М. БЯЛЯЎ Загадчык аддзела кіруючых партыйных органаў ЦК КП(б)Б.

Вываганне гэтай важнейшай задачы неразрыўна звязана з павышэннем ідэйнага ўзбраення камуністаў і ў першую чаргу партыйных кіраўнікоў. Вялікую ролю ў выхаванні камуністаў адгэднявае партыйны сход. Тут камуністы павышаюць свой палітычны ўзровень, атрымваюць большэвіцкую вагартую.

Тав. Кагановіч на XVII партэздзе чакаў, што с-партыйны сход павінен павышаць ідэйны ўзровень камуніста. Абмеркаванне ўнутрпартыйных пытанняў, пытанні палітыкі і практыкі будаўніцтва савецкага ўзмацненне саванне члена партыі да ўзроўню разумення і авангарднай ролі большэвіка — арганізатара мас. У гэтым указанні сакратара ЦК ВКП(б) тав. Кагановіча лічыць раз падкрэслівачца, што партыйны сход павінен з'яўляцца адной з важнейшых форм большэвіцкага выхавання камуністаў і ўцягнення іх у актывную ўнутрпартыйную работу.

Аднак праверка партарганізацый Магілёўскай швейнай фабрыкі і дэпо станцый Орша, Рагачоўскай МТС і МТМ, калгаса «Рассвет», Жлобінскага раёна, саўгаса «Перамога» сацыялізма, Хойніцкага раёна, і тэрытарыяльнай Рагінскай партарганізацыі, Будкашаўскага раёна, ускрывае рад буйных недахопаў у падрыхтоўцы і правядзенні партыйных дзён.

Важнае пытанне — гэта падрыхтоўка і правядзенне партыйнага дня. Кожнаму партыйнаму кіраўніку павіна быць ясна, што ідэйна-палітычны ўзровень партыйнага дня залежыць ад яго дакладнай падрыхтоўкі. Гэта праграбу сур'ёзна прадуманасці пытан-

ры. На адным з партсходаў абмяркоўвалася пытанне аб становішчы партыйнай прапаганды. Зраўнема, што гэта павінна было мабілізаваць партыйную арганізацыю на рашучае павышэнне ўзроўню партыйнай прапаганды і поўную ліквідацыю буйных недахопаў у рабоце школ і гурткоў партыйнай асветы. На жаль, гэтага не ведаюць пытанні, якія павінны былі ўцягнуты ў падрыхтоўку. Адсюль актывізацыя на сходах была нізкая. Усе справы адбываліся толькі вакол дэрагнага наведвання заняткаў.

Можна было-б прывесці факты з іншых партыйных партарганізацый. Выдаў аусім ясным. Многія партыйныя арганізацыі забыліся пра вядомае рашэнне Ленінградскага гаркома ВКП(б) ад 29 сакавіка 1935 г., абвешчана ЦК ВКП(б), у якім з усёй большэвіцкай выразнасцю вызначаны задачы партарганізацый ў справе падрыхтоўкі партыйных дзён. У гэтым рашэнні запісана: «Партыйны камітэт, цэхпарторгі і партгрупоргі павінны своечасова і ўсебакова падрыхтоўваць партыйныя сходы шляхам інфармацыі ўсіх членаў партыі аб парадку дня схода і пазней чым за 2—3 дні да схода з паліграфічным асветленнем паставленых пытанняў і заваскім друкам, шырокім прыцягненнем членаў партыі да падрыхтоўкі пытанняў і рашэнняў партыйных сходаў і т. д.»

Поўнае ажыццяўленне ўказаных задач унімае актывнасць кожнага камуніста, унімае ідэйны ўзровень партыйнага схода. Партыйны дзень ператвараецца ў сапраўдную школу палітычнага выхавання членаў і кандыдатаў партыі.

У партарганізацыях існуе недапэнка ролі дакладчыка на партыйным сходах. Мж тым, як вопыт паказ-

вае, добра падрыхтаваны дакладчык дапамагае камуністу падняцца ад асобных фактаў да палітычнага абгулення пытанняў, вучыць узяваць пытанні масовага парадку з агульнадзяржаўнымі і партыйнымі задачамі. Як правіла дакладчыкам на партыйных сходах з'яўляюцца самі сакратары парткома аб парторгі. Астанія камуністы амаль не прыцягваюцца ў якасці дакладчыкаў, іх не вучаць выкладаць палітычныя пытанні перад камуністамі партарганізацый.

З матэрыялаў правэркі вынікае вельмі важнае пытанне, якое павінна прыцягнуць увагу ўсіх партарганізацый КП(б)Б. Справа ідзе аб удзеле ўсіх камуністаў на партыйным сходах і аб інфармацыі таварышаў, якія на ім прысутнічаюць. У партарганізацыі швейнай фабрыкі на асобных сходах адсутнічала адна трэць камуністаў. Тое-ж і ў партарганізацыі дэпо Орша. Аб іх забыліся парткомы і парторгі. Гэта няправільна. Партарганізацыі абавязаны пасля схода сабраць ўсіх камуністаў і праінфармаваць аб прынятых рашэннях.

У Аршанскім дэпо наогул да апошняга часу не было ўліку наведвання камуністамі партыйных сходаў. Зараз пэнька вызначыць, па якой прычыне той або іншы таварыш не быў. Партком не займаўся высвятленнем прычын ненаведвання. Такая практыка толькі сальвейнічае развалу дысцыпліны.

Некаторыя парткомы дрэнна наведваю сходы і стараліся растлумачыць многазначнасцю работы прадпрыемстваў, частымі камандзіроўкамі асобных камуністаў. Няма патрэбы даказваць, што з такой няправільнай практыкай трэба неадкладна закончыць. Камуніст не зможа выканаць авангардную вядучую ролю на любым участку, калі ён не будзе ў курсе жыцця партыйнай арганізацыі. Гэта патрэбна аразумець кожнаму сакратару райкома, парткома і партаргана.

Асабліва трэба спыніцца на змесце прынятых рашэнняў на партыйных сходах і іх выкананні. Практыка паказвае, што парткомы ў большасці выпадкаў не ўцягваюць камуністаў у падрыхтоўку праектаў паставоў. Гэ-

та прыводзіць да неканкрэтнасці, да нізкага ўзроўню прынятых рашэнняў. Прыкладом толькі некалькі фактаў. Вось, напрыклад, паставоў, якія прыняты партарганізацыяй Рагачоўскай МТС і МТМ на дакладу аб рашэннях студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б):

«Яшчэ больш павысць рэвалюцыйную пільнасць, выкрываць ворагаў народа, як-бы яны ні маскаваліся, а таксама весці барацьбу з паклёпнікам, які паклёпнічае на чэсны камуністаў».

Вос і усё. Што-ж канкрэтна павінна зрабіць партарганізацыя па ажыццяўленню гістарычных рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б) — аб гэтым ні слова.

Партарганізацыя чыгуначнага дэпо (Орша) на дакладу парткома 11 студзеня 1937 года абмеркавала такім шаблонным рашэннем: «Агульны сход прапаную парткому ўлічыць усе заўвагі і выступленні таварышаў, а таксама адзначаныя недахопы і неадкладна выправіць работу і внішчыць укаваныя недахопы». Зноў-такі нічога канкрэтнага ў гэтым рашэнні няма. Між іншым выступалі таварышы ўказвалі на недахопы. Яны таварылі аб слабай арганізацыі партыйнай вучобы, аб адекуратным дэлагітам агітатарам і палігаседчыкам, аб фактах жажыму крытыкі. Усё гэта аталосае без увагі.

Партарганізацыя Магілёўскай швейнай фабрыкі 20 снежня абмяркоўвала пытанне аб прыёме ў партыю. Здавалася-б, што паставоў па гэтым пытанню павінна была мабілізаваць камуністаў на разгортванне выхавальнай работы срод беспартыйных мас. Аднак у рэзалюцыі мы чытаем: «Партыйны сход адзначвае наўнясць у асобных членаў партыі большэвіцкай трусівадзі, перастрахоўкі. Абавязваць рэкамандваць у члены партыі чалавека, які дастойны быць у радах партыі». Такім чынам замест выхавання, партыйны сход стаў на шлях загалвання ўсіх камуністам рэкамандваць у партыю дастойных людзей. Асабліва шаблонна напісаны паставоў у партыйнай партарганізацыі Рагінскага сельсавета, Будкашаўскага раёна.

Такія факты можна было значна па-

множыць. Аднак, астэецца відавочным, што над распрацоўкай канкрэтных мерапрыемстваў, вынікаючых з пытанняў, абмяркоўваемых на партыйных сходах, парткомы і парторгі сур'ёзна не думалі. Камуністы не ўцягваюцца ў падрыхтоўку партыйных сходаў, прынятыя рашэнні абходзяць прапановы камуністаў. Адсюль шаблоннасць, ітмашаванне, адсутнасць канкрэтнасці. Партарганізацыі, унікаючы палітычны ўзровень партыйнага схода, як школы выхавання кожнага камуніста, павінны авярнуць асабліваю ўвагу на прымяненне паставоў і іх поўнае выкананне.

Нельга абыйсці вышэйзастаючы партыйны арганізацыі. Як правіла, гаркомы і райкомы партыі атрымліваюць пратаколы партыйных арганізацый. Інструктары вельмі часта бываюць на фабрыках і заводах, заходзяць у парткомы і не вучыць сакратароў парткомы і партарганаў, які трэба афармляць партыйныя дакументы, як наладзіць праверку іх выканання. І не выпадкова. Парткомы ні на адным сходе не адгачталіся аб выкананні партыйных рашэнняў. Такая практыка няправільная. Яе неабходна найхутчэй ліквідаваць.

Задача партарганізацый КП(б)Б неадкладна дабіцца таго, каб члены і кандыдаты партыі на партыйным сходах авадвалі ведамі большэвізма, яшчэ больш унікалі сваю большэвіцкую пільнасць і непрымыскасць да тракціска-бухарынскіх агентаў фашызма, мабілізаваць на качачковае выкарчаванне ворагаў, у якую маску яны-б і апрапаналі.

Перад партарганізацыямі КП(б)Б, як і перад усёй партыяй, стаіць баявая задача: па-большэвіцку выканаць гістарычныя рашэнні студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) — важнейшага дакумента сталінскай мудрасці. Поўнае і своечасовае выкананне партарганізацыямі гэтых рашэнняў унімае ішч на большую вышынню ўнутрпартыйную работу і ператворыць партыйныя сходы ў сапраўдную ідэйна-палітычную школу выхавання кожнага камуніста.



НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (арагонскі) ФРОНТ

Паводле паведамлення іспанскага міністэрства абароны ад 21 сакавіка, войскі мяцежнікаў, падтрыманых 47 танкамі і шматлікай авіяцыяй, тры разы рабілі спробу прарваць рэспубліканскія лініі ў напрамку на Кастэль-рас — на поўдзень ад Альканьіа. Гэтыя атакі былі поўнацю адбіты рэспубліканскімі войскамі. Пасля атакі ў напрамку Каланда — Таравелія мяцежнікам удалося некалькі разоў рэспубліканскія часці. Аднак, падрыхтаваны неадкладна пасляховаю контратаку, рэспубліканскія часці адкінулі мяцежнікаў назад.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Як паведамляе агенцтва Эспанья, раніцаю 21 сакавіка рэспубліканскія войскі зрабілі пасляховаю вылазку супроць пазіцый мяцежнікаў, размяшчаных на паўночных вярхах ад Мадрыда. Захопленыя знішчылі мяцежнікі адступілі. На працягу некалькіх гадзін мяцежнікі правадзілі вырнуць страчаную ім тэрыторыю, аднак усе іх спробы аказаліся беспаспяхоўнымі.

АНТЫФАШЫСЦЫЯ ДЭМАНАСТРАЦЫ У Чэхаславакіі

ПРАГА, 21 сакавіка (БЕЛТА). У сувязі з захватам Аўстрыі германскімі фашызмамі і навіскай пагрозаю напад на Чэхаславакію па ўсёй краіне пракацілася хваля антыфашысцкіх мітынгаў і сходоў. Учора ў Кладно (буйнейшым прамысловым цэнтры Чэхаславакіі) адбылася дэманстрацыя працоўных, у якой удзельнічала звыш 20 тысяч чалавек.

Аўстрыя пад фашысцкім ботам

ПРАГА, 22 сакавіка (БЕЛТА). Карэспандэнт «Право іду» паведамляе, што па распараджэнню Гітлера былі «выдзелены» з ваенных часцей аўстрыйскай арміі 231 афіцэр, у тым ліку фельдмаршал Денер, былы генеральны інспектар арміі Чыкаўскі, а таксама рад дывізіяўных і брыгадных генералаў. «Чэскае слова» паведамляе, што ўвечы ў Аўстрыі не спыняюцца. Вядомы кампазітар Оскар Штраус уцеў з Вены за граніцу. Уся яго маёмасць канфіскавана. «Рудэ право» паведамляе, што хваля арыштаў увесць час нарастае. Зараз налічваецца звыш 25 тысяч арыштаваных.

Ваенныя дзеянні ў кітаі

ХАНЬКОУ, 21 сакавіка (БЕЛТА). У паўднёвай частцы правінцы Шаньсі прадаўжаюцца буйныя боі. Прэстаўнікі кітайскага камандавання заявілі, што японскія войскі прадаўжаюць адступаль ад паўночнага берага Хуанхэ. Ён укажа, што з 105 паведаў правінцы Шаньсі японцы сумелі захапіць толькі 30 паведаў ужо свайх камунікацыйных ліній. Паўночна-ўсходняя частка правінцы Шаньсі поўнацю пад кантралем кітайцаў.

У паўднёвай частцы правінцы Шаньсі кітайскія войскі занялі Янчэн, а ў цэнтры — Чжанцзы. Пасля паражэння японскіх войск паміж Лічэнам і Лучэнам японскае камандаванне паслала ў гэты раён новае палмацаванне ў тысячу салдат. Аднак па дарозе японцы былі сустрэты кітайскімі войскамі. У баі японцы страцілі больш 200 чал.



Тав. КАЗЛОВА — студэнтка Беларускага драматычнага ўніверсітэта — без адрыў ад вытворчых часці авалодала ўсправу аранжыравання, зарадз. Казлова займаецца ў інструктарскай групе.

ПЕРАД ПАЧАТКАМ ТАРФЯНОГА СЕЗОНА

Тарфяныя заводы мясцовай прамісловасці БССР рыхтуюцца да новага сезона, які пачнецца ў першай дэкадзе красавіка. Гдзе падрыхтоўка балот. Тры фрэзеры працуюць на ачышчэнне і планіроўку тарфяных палёў. Лік дзейных чароч фрэзераў у бліжэйшыя дні павялічыцца да 9. Рамантуецца элеватарныя машыны і іншыя механізмы.

У гэтым годзе торфаводы БССР павінны даць 988 тысяч тон рознага торфу — на 40 проц. больш чым у мінулым годзе.

Упершыню на балотах будуць працаваць 43 зваротныя роліны сталы ўральскага тыпу, што механізуе палатку транспарціроўных дошак. Заводы імя Орджанікідзе і «Чырвоны сцяг». Смаляніцкага завода, атрымаюць даве пагрузачныя машыны для механізацыі пагрузкі торфу.

ДА СПЛAVУ НЕ ПАДРХТАВАНЫ

Падрыхтоўка да сплаву па Мазырскай сплаўной канторы (пачынальні тав. Калан) ідзе вельмі марудна. 58 лодак па Петрыкоўскаму ўчастку да гэтага часу яшчэ не адрамантаваны. Ні адна прыстаў поўнацю не забяспечана рэвізіямі (вмяжучымі матэрыяламі).

У 1936 годзе на злёце стыханнаў-сплаўніцкай Петрыкоўскага сплаўна-ўчастка была вынесена прапанова аб тым, што рэвізіі патраба загантаўляць з сукоў дрэва, і гэта праводзілася ў жніўні. Але злёта зноў пачалі чамусці загантаўляць рэвізіі з 6-7-гадовых дрэў, і гэтым знішчылі каштоўны малодняк. СПЛАЎШЧЫК.

ВЫПАДАК НА РЭЧЦЫ

ЛІЗНА. Трое хлопчыкаў — 13-гадовай Кісялёў і Рачынскі і 11-гадовай Дрознік сплылі на берага рэчкі Магна. Раптам моцным патаком валды крыгу, на якой стаялі хлопчыкі, унесла вадой ад берага. Бурная цяжыня нанесла крыгу на сярэднюю раці. Над дзяткамі навісла грозная небяспека. Іх крыкі аб дапамозе пачулі нажарнікі месастаковай каманды тт. Пашчорскі, Салаўёў, Грыбцаў, Кісялёў, Радзкі і работнік пошты Раманюскі. Яны хутка зрабілі з дошак плыт, падплылі на іх да дзяткі і знялі іх з крыгі.

ВЕСНАВЫЯ КАНІКУЛЫ У ШКОЛАХ БССР

У школах Беларусі пачынаюцца веснавыя канікулы школьнікаў. Вучні за час канікул змогуць культарна і вясела адпачыць, набрацца новых сіл для паспяховага завяршэння вучэбнага года.

У сталіні рэспублікі — Менску — у часе школьных канікул будзе праведзена рад цікавых мерапрыемстваў. У лепшых кінаапрадах горада арганізуюцца для работ на 2 дзённыя кінасеансы. Дэманстравана будуць лепшыя кінофільмы-вытворчасці апошніх год. Для школьнікаў старэйшых класаў будуць пастаўлены тры спектаклі Дзяржаўнага драматычнага тэатра і адзін спектакль Яўрэйскага дзяржаўнага тэатра.

Усе клубы горада ў дні канікул будуць у распараджэнні школьнікаў. Тут будуць наладжаны канцэрты, вечары, будуць дэманстравана лепшыя кінофільмы. Палац піанераў у дні канікул праводзіць некалькі масавых мерапрыемстваў (вечары, карнавалы і інш.), у якіх прымуць удзел 6-7 тысяч школьнікаў.

Сёння, 23 сакавіка, праводзіцца гарадскі злёг выдатнікаў вучобы 5-10 класаў школ Менска.

У сталіні і Варашылаўскім раёнах арганізуюцца сустрэчы школьнікаў па шахматах.

Будзе праведзена таксама рад фізкультурных мерапрыемстваў. Так, напрыклад, у месейне Дома Чыронай Арміі арганізуюцца спаборніцтвы на прышываўшасці школьнікаў і планаванню. Лепшыя вучні-фізкультурнікі старэйшых класаў прымуць удзел у ўсеагульных спаборніцтвах гімнастаў у горадзе Ленінградзе.

Усе мерапрыемствы па правядзенню канікул будзе фінансавалі Менскі гарана. Для гэтай мэты аддшчана каля 10.000 рублёў.

РЭАРГАНІЗАЦЫЯ АКАДЭМІ НАВУК БССР

Прэзідум Акадэміі навук БССР прыняў пастанову аб рэарганізацыі структуры Акадэміі. Ліквідуецца Інстытут філасофіі і фізіка-тэхнічны, як не апрадаўшы сябе. Інстытут эканомікі расфарміроўваецца. Яго аддзёлы перадаюцца Іншым навуковым-даследчым інстытутам рэспублікі. Інстытут эксперыментальнай фізіялогіі перадаецца ў веданне Нармамата аховы здароўя БССР. На базе аграрна-гаспадарча інстытута ствараецца Інстытут сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. На базе інстытута біялогіі і батанічнага сада ствараецца Інстытут біялогіі і батанікі.

Па новай сваёй структуры Акадэмія навук БССР будзе складатца з двух аддзяленняў — прыроднаўчых навук і грамадскіх навук. У склад аддзялення прыроднаўчых навук уваходзіць Інстытуты — торфу, геалогіі, біялогіі і батанікі, хіміі, сацыялістычнай сельскай гаспадаркі і медыцынскага кабінет. Аддзяленне грамадскіх навук яляе Інстытуты гісторыі і літаратуры і мовы. Інстытут літаратуры і мовы перадаецца фальклорна-навуковай групы, таматыка якой больш адпавядае напрамку работы гэтага Інстытута.

Пастанова прэзідума Акадэміі перадаецца на зацверджанне СНК БССР.

Як паведаміў супрацоўнік «Звязды» прэзідэнт Акадэміі навук БССР тав. Гогаў, мета намеранай рэарганізацыі — карэным чынам перабудаваць і палепшыць дзейнасць Акадэміі, хутчэй ліквідаваць вынікі шкодлівага ворагства народа, даб работа Акадэміі адпавядала задачам, пастаўленым перад Акадэміяй партыяй і ўрадам.

Новая структура Акадэміі навук БССР дазволіць магчымаць скампаніраваць асноўныя навукова-даследчыя сілы і матэрыяльную базу Акадэміі на распрацоўку найбольш важных праблем эканомікі і культуры БССР, ператварыць Інстытуты ў сапраўдныя цэнтры навукова-даследчай работы.



Цяпляны веснавыя дні ставіць у Менску. На садах і скверах загучалі галасы дзяцей. Пачалася захапляюцца гульнямі, НА ЗДЫМКУ — Дзеці гуляюць у гарадскім скверы.

ДЭКАДА РУСКАЙ КЛАСІЧНАЙ МУЗЫКІ

Валікі рускі народ стварыў багапейшую музыкальную культуру. Імя геналяльных рускіх музыкантаў і кампазітараў Глінкі, Даргамыжскага, Мусоргскага, Чайкоўскага і Рымскага-Корсакава стаяць у радзе найвялікшых майстраў сусветнай музыкальнай культуры.

Пашырэнне прапаганды класічнай рускай музыкі ў поўнай меры адпавядае ўрастанню культуры нашай Радзімы. Беларускі народ заўсёды вучыўся і атрымліваў дапамогу ў сваім развіцці ад вялікага рускага народа. Гэта ў поўнай меры адносіцца і да музыкальнай культуры.

Вось чаму трэба толькі вітаць, што беларуская філармонія і тэатры ёлчыліся ў дэкаду рускай класічнай музыкі, якая праводзіцца араз Усеагульным Камітэтам па справах мастацтваў па Савецкаму Саюзу.

У Менску адбыліся ўжо тры канцэрты. 11 сакавіка быў паказан мантаж оперы геналяльнага рускага кампазітара Глінкі «Руслаў». 17 сакавіка прапуюцца Менска слухалі лепшыя творы Рымскага-Корсакава, Рубінштайна і Мусоргскага.

Заслужоўвае ўвагі канцэрт, прысвечаны творчасці Чайкоўскага, які адбыўся 20 сакавіка ў клубе імя Сталіна. Сімафінічны аркестр Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета, пад кіраўніцтвам дырыжора Шнейдэрмана, выканаў штостую сімфонію Чайкоўскага. Гэты выдатны твор быў добра сустрэты нашымі слушачамі.

У другім аддзяленні канцэрта выступілі лэарат другога ўсеагульнага курсу музыкантаў-выканаўцаў, лэанент Беларускай кансерватарыі Куанец О. І. У суправаджэнні сімфанічнага аркестра ён выканаў рококо-варыяцыі для вялянцэлі.

Саліст Беларускай оперы тав. Арсенка А. Д. надраўна выканаў арыю Елецкага з оперы «Пікавая дама».

Заслужаная артыстка БССР Ларыса Пампееўна Александровская выканала арыю Лізы з оперы «Пікавая дама». Прысутныя на канцэртне і тысячы радзёслухачоў (канцэрт трансляваўся па ўсёй БССР праз радыёстанцыю імя Соўзнаркова БССР) яшчэ раз пераканаліся, што тав. Александровская дасканала ўладае не толькі жанрам беларускай народнай песні, у якой яна пасягнула вялікага майстэрства, але таксама з поспехам працуе і над асваеннем рускай класічнай музыкі. Не мілагучны голас з усёй глыбінёю перадае слушачам цудоўны твор выдатнага рускага кампазітара.

У бліжэйшы час будуць праведзены яшчэ чатыры канцэрты рускай класічнай музыкі. 30 сакавіка прыязджае ў Менск салістка Вялікага акадэмічнага тэатра, народная артыстка СССР — ордэнаносец Ксенія Георгіеўна Дзяржынская. Яна дасць канцэрт рускага класічнага раманса з твораў Глінкі, Чайкоўскага, Гурылёва і Дунківіча.

Ф. КАНСТАНЦІНАУ.

РАНЫЯ ГАРODНІНА У МАГАЗІНАХ І НА РЫНКАХ МЕНСКА

У 64 калгасах Менскага сельскага раёна сёлетэ закладваецца 20.000 парніковых рам ранняй гародніны. Калгас «Чырвоны гароднік», прыгараднага сельсавета, ужо заклаў і пасееў 4.000 рам.

Меншаргандаль заключыў дагаворы з калгасамі на пастаўку 60 тон ранняй азялёнай шчыбулі, 65 тон радзкіх, 20 тон салаты і т. д. Магазіны сістэмы Саўзнармага прададуць каля 50 тон ранняй гародніны.

У садова-гародніных магазінах і на рынках горада ўжо ёсьць першая ранняя гародніна (зялёная шчыбуля, радзкія, салат, ставовыя бурчкі і башчыне).

ЭКСКУРСІІ І ПАДАРОЖЖЫ ПА СССР

У гэтым годзе 6.600 стыханнаўцаў, удзельнікаў, служачых фабрык і заводаў, настаўнікаў, вучняў і студэнтаў навуковых устаноў нашай рэспублікі пабываюць на экскурсіях. Яны наведаюць Маскву, Ленінград, Беларускае канал, канал Масква-Волга, раку Волгу, Каўказ, Алтай і т. д.

Прадпрыемствы, прафесіянальныя арганізацыі, навуцальныя ўстановы ўжо закупілі 3.500 цуцёвак.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Сёння, 23 сакавіка, у памяшканні Дома партызанаў, у 7 гадзін вечара адбудзецца агульнагарадская нарада сакратароў парткомуў, партаргоў, дырктароў прадпрыемстваў і кіраўнікоў устаноў (комуністаў). Яўка абавязкова.

Менскі гарком КП(б)Б.  
Намеснік аднагоўнага рэдактара І. М. ФОНЕГІМ.

ВА ўсе кніжныя МАГАЗІНЫ І КІЕСКІ КОГІЗ'а ў Менску паступіла ў продаж брашура Письмо тав. Іванова і адназ тав. Сталіна 1938 г.

КАМІСІЙНЫ МАГАЗІН № 26 Менскай Канторы белпрамгандля з прычыны РАМОНТУ перамясціўся з Ленінскай зул №22 на Совецкую, 86 /д. МАГАЗІН ФОТО-РАДЫЕ/ 23 сакавіка-адкрыццё магазіна па прыёму ў камісійны продаж розных рэчаў.

БЕЛАДЗЯЛЕННЕ КОГІЗ'а ў кніжныя МАГАЗІНЫ КОГІЗ'а ПАСТУПІЛА ў ПРОДАЖ: 1) ДАКЛАД тав. СТАЛІНА 2) ПРАМОВА тав. СТАЛІНА НА НАДЗЫМЧАМЫМ VIII з'ездзе СОВЕТАў СССР.

МЕНПРАМГАНДАЛЬ ГАЛАУНЫЯ УБОРЫ ДА ВЕСНАВОГА СЕЗОНА ЛЕПШЫХ ФАБРЫЧНЫХ МАРАК НАЯВІШЫХ ФАСОНАў

Беларуская рэспубліканская кантора „САЮЗУЦІЛЬ“ Менск, вул. Дземяна Бядлага, 8, тэл. 22-135, 22-156, 24-610. ПРАВОДЗІЦЬ ЗАГАТОВКУ УШЛЫСЫРАВІНЫ

САРТАВОЕ НАСЕННЕ агародных культур, кармавых караньплодаў і кармавой напусты Прадае БЕЛАРУСКАЯ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ КАНТОРА „СОУСЕМОВОЩЬ“